


А R C H E

П А Ч А Т А К

www.arche.by



Пад чырвонай зоркай і сваastyкай: Баранавіччына ў 1939–1944 гг. Заходняя Беларусь пад нямецкай і савецкай акупацыяй / Аляксандр Бракель; пераклад з нямецкай мовы Уладзіміра Папковіча; нав. рэд. Мікалай Кароль. — Смаленск: Інбелкульт, 2018. — 486 с.

У працы на прыкладзе адміністрацыйнай адзінкі, якая ў міжваеннай Польшчы мела назву Навагрудскага ваяводства, у БССР (1939–1941 і 1944–1954 гг.) — Баранавіцкай вобласці, а падчас нямецкай акупацыі (1941–1944 гг.) — Баранавіцкай акругі Генеральнага камісарыята Беларусі, даследуецца штодзённае жыццё яе жыхароў. Хоць савецкія і нямецкія рэжымы вызнавалі адрозныя ідэалогіі, абодва яны былі людажэрскія. Як адныя, так і другія практыкавалі тэрор супраць мірнага насельніцтва і імкнуліся вынішчыць цэлыя яго групы. Саветы ажыццявілі пагалоўную дэпартацыю з рэгіёна польскіх вайсковых асаднікаў з сем'ямі, нацысты ж зганялі яўрэяў у гета, каб неўзабаве пачаць іх фізічную ліквідацыю. Нямецкая акупацыя прынесла значна больш чалавечых ахвяр, бо адбывалася ў варунках бяэлітаснай вайны на знішчэнне, а пік кровапраліцця прыпаў на час, калі немцы адчулі перспектыву паразы ў гэтай вайне.

Пераклад зроблены паводле выдання: *Brakel, Alexander. Unter Rotem Stern und Hakenkreuz. Baranowicze 1939 bis 1944. Das westliche Weißrussland unter sowjetischer und deutscher Besatzung. (Zeitalter der Weltkriege, Bd. 5.). Paderborn u.a.: Ferdinand Schöningh Verlag, 2009. XII, 426 S.*

№ 2 (161)-2019

Навуковы, навукова-папулярны і літаратурна-мастацкі часопіс «ARCHE Пачатак» выдаецца з верасня 1998 года штомесяца.

Галоўны рэдактар —
Валер Уладзіміравіч Булгакаў.
Шэф-рэдактар —
Аляксандр Пашкевіч.

Адрас для допісаў: ARCHE, а/с 3, 220018, Мінск-18.

E-mail: dastauka@arche.by.

Тэл. (029) 550-79-69.

ARCHE is a Partner of European Cultural Journals Network Eurozine (www.eurozine.com).

Заснавальнік і выдавец: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Гайсак».

Пасведчанне аб рэгістрацыі перыядычнага выдання № 484 ад 22 мая 2013 г., выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

ISSN 1392-9682.

Разліковы рахунак BY50LBB30120191768717001001. Адрэсаванне № 539 ААТ «Белінвестбанк» у г. Мінску. Код банка BLBBVY2X. УНП 191768717.

Юрыдычны адрас: Рэспубліка Беларусь, 223060, Мінскі раён, вёска Вялікі Трасцянец, Магілёўская шаша (10 км).

Рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе рукапісаў.

Рэдакцыя рэдагуе матэрыялы, прынятыя да друку.

Падпісана ў друк 26.08.2019.

Выход у свет 28.08.2019.

Фармат 60×90 1/8. Друк офсетны.

Наклад 1500 асобнікаў.

Замова 0708/19.

Часопіс надрукаваны ў друкарні «Акварэль-прэнт». Вул. Радзівільная, 40-202, 220070, г. Мінск. УНП 101282916. ЛД 02330/78 ад 03.03.2014 да 9.03.2019.

Пасведчанне аб рэгістрацыі ў Дзяржаўным рэестры выдаўцоў, вытворцаў і распаўсюднікаў друкаваных выданняў № 2/16 ад 21.11.2013 г.

У афармленні першай старонкі вокладкі выкарыстаны агітацыйны плакат Саюзу беларускай моладзі (1943–1944).

Дызайн Заміры Болцікавай.